

Гомельская вобласць

№ п/п	Тэма майстар- класа. Накірунак майстар- класа: народнае ДПТ, музычны фальклор, фальклорны тэатр, інтэграваны	Прозвішча, імя, імя па-бацьку педагога- майстра – аўтара майстар- класа /педагогаў- аўтараў (цалкам, на бел.мове)	Пасада, кваліфіка- цыйная катэгорыя, педагагічны стаж аўтара майстар-класа /педагогаў- аўтараў	Установа адукацыі, е-mail, рабочы тэлефон, кантактныя тэлефоны педагога-аўтара (педагогаў-аўтараў)	Дата, час, месца правядзення майстар- класа	Фармат правядзення (для фармата № 1 пазначыць адрас афіцыйнай старонкі ўстановы адукацыі ў Instagram)
Народная ДПТ						
1.	“Рэгіянальныя калядныя традыцыі: саламяны павук”	Чуяшова Алеся Фёдараўна	Педагог дадатковай адукацыі народнай студыі дэкаратыўна- прыкладной творчасці “Чараўніцы”, вышэйшая катэгорыя, педагагічны стаж – 18 гадоў	ДУА “Уваравіцкі цэнтр дзіцячай творчасці Буда- Кашалёўскага раёна”, uvarovizhdt@mail.gom el.by , тэл.: 802336 74759 тэл. маб.: 80295383709	15.01.2021, 15.20 ДУА “Уваравіцкі цэнтр дзіцячай творчасці Буда- Кашалёўскага раёна”	Фармат № 2 https://youtu.be/w9JmB0Hmcjg
2.	“Саломка, творчасць, матэматыка” (інкрустацыя саломкай)	Крывянкава Таццяна Мікалаеўна	Педагог дадатковай адукацыі,вышэй шая катэгорыя, педагагічны стаж – 20 гадоў	ДУА “Жлобінскі гарадскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Эўрыка” тэл. 8-02334 2-74-17 е-mail: zhl.evrika@zhlobinedu.by тэл. 8-044-795-80-43	05.01.2021 12.00 ДУА “Жлобінскі гарадскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Эўрыка”	Фармат № 2 https://youtu.be/VHWiVthnE1c
3.	“Павучок ідзе – шчасце ў дом нясе”	Гаркуша Наталля Аляксееўна	Педагог дадатковай адукацыі, вышэйшая катэгорыя, педагагічны стаж – 25 гадоў	ДУА “Цэнтр дзіцячай творчасці дзяцей і моладзі г.Калінкавічы”, е-mail: dom-tvorchestva-kalinkovichi@mail.gomel.by тэл. 8 02345 4 24 24, + 375295342111	12.01.2021г, 10.00 ДУАі “ЦДТДіМ г.Калінкавічы”	Фармат № 2 https://www.youtube.com/watch?v=TT_uvOia0AI&t=9s
4.	“Вянок для Прыгажуні- щодры” народнае ДПТ	Саратокіна Святлана Уладзіміраўна	Педагог дадатковай адукацыі, вышэйшая	ДУА «Мазырскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі», е-mail:	ДУА «Мазырскі цэнтр творчасці	Фармат № 2 https://ctdm-mozyr.schools

	(саломапляценне)		катэгорыя, педагогічны стаж – 20 гадоў,	mctdim@mail.gomel.by тэл. 80236 251354 8029 2352008	дзяцей і моладзі»,	by/pages/materials/venok-dlja-schedrovki
5.	“Выраб маскі Казы-калядоўшчыцы ў тэхніцы выцінанкі”	Астроўская Юлія Іванаўна Пішчык Вікторыя Аляксандраўна	Педагог дадатковай адукацыі, без катэгорыі, педагогічны стаж – 17 гадоў Метадыст, вышэйшая катэгорыя, педагогічны стаж – 15 гадоў	ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Ювента” г.Светлагорска” e-mail: svetl.uvent@mail.gomel.by тэл. 8(02342)76897, 8(044)7150543 тэл. 8(044)7418830	27.01.2021г. у 16.20 гадзін, узорная студыя дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Карункі” цэнтра творчасці “Ювента” г.Светлагорска”	Фармат №2 https://www.youtube.com/watch?v=qHZPXImaBQU&feature=youtu.be
6.	“Навагоднія цацкі з саломкі”	Кахно Галіна Мікалаеўна	Педагог дадатковай адукацыі, без катэгорыі, педагогічны стаж – 24 гады	ДУА «Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Савецкага раёна г.Гомеля» e-mail: zentr-tvorchestva2012@mail.ru +375297372095	ДУА «Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Савецкага раёна г.Гомеля»	Формат № 2 https://www.youtube.com/watch?v=-UHJt2kh4mw
7.	“Калядная зорка” (лазапляценне)	Арцёменка Таццяна Ўладзіміраўна Васільева Наталля Мікалаеўна Піпчанкова Святлана Віктараўна Парошына Людміла Міхайлаўна	Педагог дадатковай адукацыі, першая катэгорыя, педагогічны стаж – 20 гадоў Педагог дадатковай адукацыі, вышэйшая катэгорыя, педагогічны стаж – звыш 20 гадоў педагог дадатковай адукацыі, вышэйшая катэгорыя, педагогічны стаж – звыш 20 гадоў педагог дадатковай адукацыі,	ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Цэнтральнага раёна г. Гомеля”, e-mail: ctdim@mail.gomel.by , тэл. 32-49-75, кантактны тэл: Разрэзава Н.В. +375(44)750-90-96	ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Цэнтральнага раёна г. Гомеля”	Фармат №2 https://www.youtube.com/watch?v=fnoU1a_Cmw8&feature=youtu.be

		Разрэзава Надзея Віктараўна	першая катэгорыя, педагагічны стаж – звыш 20 гадоў метадыст, другая катэгорыя, педагагічны стаж – 10 гадоў			
8.	“Калядная выцінанка”	Анічэнка Таццяна Уладзіміраўна	Настаўнік працоўнага навучання, вышэйшая катэгорыя, педагагічны стаж – 35 гадоў	ДУА “Галавінская сярэдняя школа”, тэл. 8 0232 941-211, +375-29-120-05-76	16.01.2020, ДУА “Галавінская сярэдняя школа”	Фармат №2 https://www.youtube.com/watch?v=RRXpiSOVPwg&feature=youtu.be
9	“Бычок – сімвал 2021 года” (лазапляценне)	Дзянісавец Наталля Аляксандраўна Ханчыч Антаніна Раманаўна	Педагог дадатковай адукацыі вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі, педагагічны стаж – 5 гадоў Метадыст вышэйшай катэгорыі, педагагічны стаж – 7 гадоў	ДУА “Лельчыцкі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” e-mail: lelrctdim@mail.gomel.by У тэл.8(02356)5-01-58 +375336548322 +375447097665	ДУА “Лельчыцкі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі”	Фармат №2 https://drive.google.com/file/d/1IzzGq7KXIs1Xn3zXiGEBtLPu7fwew6W/view?usp=sharing
Музычны фальклор, фальклорны тэатр						
1.	Музычны фальклор “Прыйшлі Каляды – усе людзі рады”	Серафімовіч Святлана Пятроўна	Педагог дадатковай адукацыі, першая катэгорыя, педагагічны стаж – 5 гадоў	ДУА “Жлобінскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” zhl.rctd@zhlobinedu.by тэл.8 (02334) 2 35 61	ДУА “Жлобінскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі”	Фармат №2 https://www.youtube.com/watch?v=MHQ3tBmZWYM&feature=youtu.be
2.	Музычны фальклор “Калядкі”	Горбат Наталія Аляксандраўна	Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце, першая катэгорыя, педагагічны стаж – 18 гадоў	ДУА “Чырвоненская сярэдняя школа” e-mail: thirvonoe-school@mail.gomel.by , тэл. 8 (02353) 96244, +375297754392	ДУА “Чырвоненская сярэдняя школа”	Фармат №2 https://drive.google.com/file/d/18maMf5Hj3QmquyQetCGCxIL6jeDiEH7p/view?usp=sharing
3.	“Каляндарна- земляробчыя святы і абрады”	Драмук Вольга Анатольеўна, Карс Святлана Міхайлаўна	Настаўнікі вышэйшай катэгорыі, педагагічны	ДУА “Сярэдняя школа №30 г.Гомеля” тэл. 8 025 6052137 8 029 7360399	ДУА “Сярэдняя школа №30 г.Гомеля”	Фармат № 2 https://youtu.be/UE1MoJ24NH4

			стаж – 25 гадоў	e-mail: school30@jdroo.by		Q — https://youtu.be/92IWLtH-SdE
<i>Інтэграваны</i>						
1.	“Выраб муляжоў посуду і ежы ў традыцыйных і нетрадыцый ных тэхніках для правядзення тэатралізава нага свята “Каляды”	Раманава Любоў Уладзіміраўна	Педагог дададкавай адукацыі, першая катэгорыя, педагагічны стаж – 18 гадоў	ДУА “Рагачоўскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” тэл. 8 02339 20881 (намеснік дырэктара) e-mail: cvr.rogashev@mail.ru	ДУА “Рагачоўскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі”	Фармат № 2 https://www.youtube.com/watch?v=hh6URiVCcG0&feature=youtu.be